



Запрашаем наведць 28 верасня 2019 г. Дзень малой радзімы



Назва мерапрыемства	Час правядзення	Месца правядзення	Адказны
1 - 4 класы			
Гадзіна зносін «Традыцыі і звычай вёскі»	9.00 - 9.45	Кабінет №3	Барысевіч К.Л.
Конкурс малюнкаў «Краявіды роднага краю, вам у любові я прысягаю»	9.55 - 10.40	Кабінет №11	Чабоцька С.С.
Віктарына «Галоўныя сімвалы маёй краіны»	10.50 - 11.35	Кабінет №3	Ляшчук М.І.
Завочнае падарожжа «Дарога да Пружан»	11.45 - 12.30	Кабінет №11	Імховік Н.А.
5 - 8 класы			
Экскурсія «Мы - сябры прыроды»	9.00 - 9.45	аг.Харава	Чабоцька С.С.
Конкурс малюнкаў «Краявіды роднага краю, вам у любові я прысягаю»	9.55 - 10.40	Кабінет №11	Чабоцька С.С.
Экалагічная гуля «Захаваем планету»	10.50 - 11.35	Кабінет №11	Чабоцька С.С.
Творчая майстэрня «Новае жыццё другаснай сыравіны»	11.45 - 12.30	Кабінет №10	Чабоцька С.С.
Экскурсія «Мінулае і сучаснасць аграгарадка Лыскава»	9.00 - 12.30	аг.Лыскава	Бушук Н.Ю., Кніга А.У.
Раённыя спаборніцтвы па легкаатлетычнаму кросу	9.00 - 12.30	Г.Пружаны	Аскерка А.П.
9 - 11 класы			
Наведванне факультатывных заняткаў і гадзіны спорту і здароўя згодна раскладу	9.00 - 12.30	***	***
Падрыхтоўка да Дня настаўніка	11.45 - 12.30	Спартыўная зала	Ляшчук М.І., Фядотава А.А.
Экскурсія «Мінулае і сучаснасць аграгарадка Лыскава»	10.00 - 12.00	аг.Лыскава	Бушук Н.Ю., Кніга А.У.
Раённыя спаборніцтвы па легкаатлетычнаму кросу	9.00 - 12.30	Г.Пружаны	Аскерка А.П.